

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Факультет прикладной математики и информатики**

**Кафедра компьютерных технологий и систем**

Аннотация к дипломной работе

**«ЭФФЕКТИВНОЕ ДООБУЧЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ»**

Кривонос Данила Александрович

Научный руководитель:

Доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук,  
профессор кафедры компьютерных технологий и систем Казаченок В.В.

Минск, 2025

## **АННОТАЦИЯ**

Дипломная работа, 53 стр., 34 источника, 6 рисунков.

**Ключевые слова:** ДООБУЧЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ, БОЛЬШИЕ ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ (PLM), ПАРАМЕТРО-ЭФФЕКТИВНОЕ ДООБУЧЕНИЕ (PEFT), LoRA, IA<sup>3</sup>, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ (QA), RuBERT, SberQuAD, ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛЕЙ.

**Объекты исследования** – процесс адаптации предобученных языковых моделей для задачи экстрактивного поиска ответов на вопросы (QA) на русскоязычных данных.

**Цель исследования** – исследование и сравнительный анализ эффективности полного дообучения (Full Fine-Tuning) и параметро-эффективных методов (LoRA, IA<sup>3</sup>) при адаптации русскоязычной модели RuBERT для задачи QA на датасете SberQuAD.

**Методы исследования** – теоретический анализ, программная реализация дообучения моделей (Full FT, LoRA, IA<sup>3</sup>) с использованием библиотек Hugging Face, проведение вычислительных экспериментов, сравнительный анализ метрик качества (EM, F1) и ресурсоэффективности.

**В результате исследования** – проведен сравнительный анализ трех стратегий дообучения.

**Области применения** – компьютерные технологии.

## **АНАТАЦЫЯ**

Дыпломная праца, 53 старонкі, 34 крыніцы, 6 выяв.

**Ключавыя слова:** ДАНАВУЧАННЕ НЕЙРОНАВЫХ СЕТАК, ВЯЛІКІЯ МОЎНЫЯ МАДЭЛІ (PLM), ПАРАМЕТРА-ЭФЕКТЫЎНАЕ ДАНАВУЧАННЕ (PEFT), LoRA, IA<sup>3</sup>, АДКАЗЫ НА ПЫТАННІ (QA), RuBERT, SberQuAD, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ МАДЭЛЯЎ.

**Аб'екты даследавання** – працэс прыстасавання ппапярэдне навучаных моўных мадэляў для задачы экстрактыўнага пошуку адказаў на пытанні (QA) на рускамоўных дадзеных.

**Мэта даследавання** - вывучэнне і параўнальны аналіз эфектыўнасці поўнага дааналагу (Full Fine-Tuning) і параметра-эфектыўных метадаў (LoRA, IA<sup>3</sup>) пры адаптацыі рускамоўнай мадэлі RuBERT для задачы QA на наборы дадзеных SberQuAD.

**Метады даследавання** – тэарэтычны аналіз, праграмная рэалізацыя данавучання мадэляў (Full FT, LoRA, IA<sup>3</sup>) з выкарыстаннем бібліятэк Hugging Face, правядзенне вылічальных эксперыментаў, параўнальны аналіз метрык якасці (EM, F1) і рэурсаэфектыўнасці.

**Вынікі даследавання** - праведзены параўнальны аналіз трох стратэгій дааналагу.

**Сферы выкарыстання** - камп'ютарныя тэхналогіі.

## ANNOTATION

Thesis, 53 pages, 34 sources, 6 figures.

**Keywords:** FINAL TRAINING OF NEURAL NETWORKS, LARGE LANGUAGE MODELS (PLM), PARAMETER-EFFICIENT FINAL TRAINING (PEFT), LoRA, IA<sup>3</sup>, QUESTION ANSWERS (QA), RuBERT, SberQuAD, MODEL EFFICIENCY.

**Objects of research** – the process of adaptation of pre-trained language models for the task of extractive question answering (QA) on Russian-language data.

**Aim of the study** - to investigate and conduct a comparatively analysis of the effectiveness of full fine-tuning and parameter-efficient methods (LoRA, IA<sup>3</sup>) in adapting the Russian-language RuBERT model for the QA task on the SberQuAD dataset.

**Methods of research** – theoretical analysis, software implementation of model fine-tuning (Full FT, LoRA, IA<sup>3</sup>) using Hugging Face libraries, conducting computational experiments, comparative analysis of quality metrics (EM, F1) and resource efficiency.

**Results of the study** – a comparative analysis of three fine-tuning strategies was carried out.

**Fields of application** – computer technologies.